

Ліст да начальніка адміністрацыі акругі Літва

Chef der Verwaltung

Ніжэйпадпісаныя прадстаўнікі розных кругоў беларускага грамадзянства і ўсіх палітычных кірункаў просяць зацвярдзіць утвораны імі падгатавіцельны камітэт дзеля сазыву ў Вільні беларускай канфэрэнцыі з усіх Беларускіх зямель акупацыі у зьвязку з будучай арганізацыяй¹ нашага Краю.

Далейшае папаўненьне Камітэту будзе адбывацца на аснове кааптацыі.

Камітэт мае месца бытнасьці ў Вільні, Віленская, 23, і сваёй чыннасьцю будзе абнімаць беларускія землі Verwaltung'аў Літва і Беласток–Гродна².

У Жыдоўскі Цэнтральны Камітэт у Вільні

Міласьцівыя Пань!

Арганізацыйны Камітэт дзеля сазыву Беларускай канфэрэнцыі ў Вільні, паведамляючы Вас аб сваім заснаваньні, просіць Вас вызначыць для супольнай нарады ў справах, зьвязаных з канфэрэнцыяй, сваіх паўнамоцнікаў і паведаміць, дзе і калі можна было б зь імі сустрэціцца.

Пры гэтым паведамляем, што засяданьня Арг. К-ту адбываюцца кожны дзень, апроч нядзель, ад 1 да 2 гадз. па Віленскай вуліцы, 23, другі этаж (уход праз тэхнічнае Бюро В. Мірскага) у быўшым памяшчэньні Грамадзянскага камітэту.

Плятформа Арганізацыйнага Камітэту дзеля сазыву Беларускай Канфэрэнцыі ў Вільні

I. Глаўная мэта Камітэту — злучыць у адно ўсе кругі і ўсе палітычныя кірункі беларускага грамадзянства дзеля агульнанацыянальнай справы: сазыву агульнабеларускай нацыянальнай Канфэрэнцыі ў Вільні.

II. Палітычны ключ: незалежнасьць усіх Беларуска–Літоўскіх зямель акупацыі з далучэньнем закардоннай Беларусі. Незалежная Беларуска–Літоўская дзяржава павінна быць збудована на гэтых асновах: разьдзел на дзьве аснаўныя аўтаномныя этнаграфічныя тэрыторыі — беларускую і літоўскую; разгранічэньне паводлуг матчынай мовы жыхароў; роўныя правы для ўсіх нацыянальнасьцей і ўсіх вер краю; забясьпечаньне правоў нацыянальных меншасьцей; забясьпечаньне правоў беларускай мовы ў урадовых інстытуцыях, судзе, грамадзкіх установах, касьцеле, цэркві і школе; увядзеньне выкладовай мовы ў школах паводлуг матчынай мовы вучняў.

Вільня, 20 лістапада

Апавяшчаючы нашых чытачоў аб утварэньні Арганізацыйнага Камітэту дзеля сазыву ў Вільні Беларускай Канфэрэнцыі з усіх зямель нямецкай акупацыі, мы лічым сваёй павіннасьцю адзначыць усю вагу таго палітычнага акту, заповедзьдзю каторага служыць Камітэт.

Пасья доўгіх вякоў бяспраўнага, маўчлівага жьшчця пад панаваньнем чужацкай сілы народ беларускі з гэтага боку фронту першы раз прызываецца падаць свой голас і на ўвесь